


ІСКРЫ  
ІЛЬЛІЧА

VIII  
019

N 2



№ 2



1933

ОРГАН ЦК ЛКСМБ  
НАРКАМАСЬВЕТЫ

# ІСКРЫ ГЛЫЧА

ДВУХДНЁВАЯ ЧАСОПІСЬ  
ДЛЯ МЕНШЫХ ДЗЯЦЕЙ

Год выданья 5



## |Інжынэры|

Верш М. Калачынскага


У Валеры ды у Гога  
Сёньня працы  
Вельмі многа.  
Гэты цэлы дзень і вечар  
Удваіх майструюць рэчы.  
Ляп-ляп-ляп...  
Ды стук і стук!  
Так чуваць навокал тут.

Заўтра раніцай сябры  
Хутка мчаліся з гары.  
На гатовых, новых  
санках  
Малыша вазілі—Янку.  
Ну і Гог, ну і Валеры—  
Проста нібы інжынэры.

Адрес: рабочій і кварты: МЕНСК, КАМСАМОЛЬСКАЯ, 26

XVIII

8019 (III)



# гэльве дошкі

Апавяданье Я. Кур'яновіча  
Малюнкі Шахрай

Няпрыемная рэч здарылася з Паўлікам.  
І першым паведаміў яму пра гэта Пятрусь.

— Гультай, паглядзі, як ты асядлаў  
чорную дошку! Вось праз такіх як ты  
і ўсёй групе сорамна. Ідзі, ідзі,—цягнуў за  
паўлікаў рукаў Пятрусь,—паглядзі сам.

Паўлік упіраўся і не хацеў падыходзіць.

Навакол хлопцаў сабраліся вучні. Яны  
съмяяліся з паўлікавай баязьлівасці і з  
Пятруся, што ня м'ог здолець падвесці  
Паўліка да дошкі.

На гэту гамонку найшоў настаўнік.

— Што тут такое? — спытаў спакойна настаўнік.

— Ён на чорную дошку трапіў,—адказаў за Паўліка Антось.

— Дрэнна, дрэнна, Паўлік, калі ты дапусьціўся да гэтага.

— А чаму другіх не пасадзілі?


— Бо другія на заняткі акуратна прыходзяць, заданыні падрыхтоўваюць, а ты гультаіш, — сказаў старшиня школьнага камітэту.

— А ты больш не рабі прагулаў, падрыхтоўвай свае вурокі, старайся вучыцца добра і будзеш на чырвонай дошцы,—раіў настаўнік.

\* \* \*

Дома Паўлік бацьком нічога не сказаў пра здарэньне з ім. Праз некалькі дзён бацька сам заўважыў у Паўліку перамену. То раней хлопец адсюль-адтуль гуляць бяжыць, ніякай рупнасьці да заданьняў няма ў яго, а гэта зусім другое.

Прыдзе Паўлік са школы, паабедае, пабяжыць пагуляе з паўгадзіны ды за кніжкі



бярэцца. І раніцаю стараецца, каб не спазніцца ў школу. Матку падганяе.

— Скарэй есьці давайце, а то спазнюся яшчэ.

— Нешта цябе ахвота вельмі ўзяла да вучобы?

— А што-ж, адставаць буду заўсёды. І так усе мае таварыши лепей за мяне чытаюць.

Аднойчы вечарам паўлікаў бацька Рыгор вышаў да суседа Тамаша пасядзець. Аж там хлопец яго Грышка і кажа:

— Гэта-ж ваш Паўлік на чорную дошку папаў.

— За што?

— Пазыніўся на заняткі і заданьні дрэнна падрыхтоўваў. А цяпер, нябось, падцягнуўся.

— Дык гэта онь што з ім сталася. Я гляджу, хлопец зусім перамяніўся, — адказаў на грышкавы слова Рыгор.

Вярнуўшыся дахаты, бацька распытаўся ў Паўліка пра здарэньне з ім у школе.

Сорамна было расказаць Паўліку пра чорную дошку, але расказаў усё.

— От бачыш, сынок, як дрэнна ня слухаць настаўніка, бацькоў. А мы табе не казалі, дык ты ўсё гуляў. А ў тваіх гадох сама вучыцца. Я стары і то от хадзіць думаю на лікпункт. Бо што чалавек варты, калі ён ні бэ, ні мэ ня ведае...

І Паўлік дакляраваў бацьком апраўдаць іх надзею.

Бацькоў



\* \* \*

Прайшло некалькі дзён з таго часу.

Зноў было паседжанье школьнага камітэту. Разглядалі вынікі спаборніцтва паміж II і III групаю.

Праверылі як сълед, і вялікія зьмены выявілі. У другой групе быў толькі адзін прагул і то па ўважлівай прычыне, а ў трэцяй—ніводнага.

На гэтым-жа паседжанні школьнага камітэту знялі з чорнае дошкі і Паўліка. А ўсю трэцюю групу—на чырвоную дошку.

Радасны прыбег Паўлік дадому.

— Ну, мамачка, знялі мяне з чорнае дошкі.

— А чаму-ж ты не пахваліўся, як трапіў туды,—зас্মяялася ў адказ маці.—Глядзі-ж, не пападайся больш.

— Цяпер я не дапушчуся да гэтага ніколі,—даў абяцанье Паўлік.

---



## КАРЛ ЛІБКНЭХТ

60 гадоў таму назад у германскага рэвалюцыянэра Вільгельма Лібкнэхта нарадзіўся сын Карл.



Бацька маленькага Карла быў правадыром рабочых. За гэта паліцыя пасадзіла яго ў турму.

Карл быў яшчэ зусім маленькім, калі ўведаў, што такое турма. Яго маці хадзіла даведвацца бацькі і брала з сабою Карла.

Кепска жылося бацьком Карла, але ніхто не бедаваў. Усе былі вясёлыя і шчасльівыя.

— Прыдзе час, рабочыя перамогуць, і кайзэра Вільгельма ня будзе,—казаў бацька.

Кайзэр па-нямецку азначае—цар.

А калі Карл вырас, ён стаў адвакатам і на судзе заўсёды абараняў рэвалюцыянэраў.

Ён любіў маладых рабочых, працеваў разам з імі.

Іх вучыў ён змагацца за пралетарскую рэвалюцыю.

Нямецкая буржуазія ненавідзела Лібкнэхта і баялася яго. Карла абвінавацілі ў дзяржаўнай зрадзе і пасадзілі ў турму.

Турма не зламала Карла, ён вышаў з турмы такім-жагатовым на змаганьне з буржуазіяй, як і раней.

„Жалезны Карл”—так празвалі яго таварышы.

У 1914 годзе загарэлася сусветная вайна. Цары, прэзыдэнты і каралі па загаду буржуазіі паслалі рабочых і сялян на бой, каб забіваць адзін другога.

— Вайна патрэбна толькі буржуазіі. Нам вайна непатрэбна. Мы ня хочам вайны!—заяўлялі рабочыя.

Але іхныя правадыры — сацыял-дэмакраты—аказаліся здрадніцкімі. Яны ўгаварылі рабочых ісьці змагацца супроть ворага. А хто быў ворагам рускаму салдату? Хто быў ворагам нямецкаму салдату? Рабочы рабочаму ня вораг, а таварыш. А вораг у рускіх, нямецкіх, французскіх салдат быў адзін і той-жэ—капіталісты.

Толькі большавікі, на чале з т. Леніным, голасна наўесь съвет сказалі:

— Сацыял-дэмакраты здрадзілі пралетарыяту. Вайну, якую вядуць капіталісты дзеля іажывы, трэба ператварыць у вайну грамадзянскую. Салдаты, падайце таварыш таварышу руکі — вы браты! А вінтоўкі свае павярнече супроть сваёй буржуазіі!



Цары і каралі па загаду буржуазіі паслалі рабочых і сялян на бой...

У Германіі толькі Лібкнэхт са сваімі таварышамі пачаў барацьбу супроть вайны. Яны арганізавалі саюз і назвалі яго „Спартак“.

Імёны Леніна і Лібкнэхта сталі съцягам змаганьня супроть вайны і кожны салдат у акопе насіў іх у сэрцы.

За выступленьні супроть вайны буржуазія зноў пасадзіла Карла ў турму.



Салдаты — ня ворагі адзін другому,  
а браты.

Пра нашу рэвалюцык  
Карл даведаўся ў турме.  
Вестка аб перамозе Леніна  
у Кастрычніку ўзрадвала  
Карла і нямецкіх рабочых.

Рабочыя патрабавалі ў  
буржуазіі вызваліць іх пра-  
вадыра Лібкнэхта. Бур-  
жуазія напaloхалася гэтага  
магутнага выступлення —  
выпусьціла Карла.

Тысячи працоўных з вя-  
лікаю радасцю сустрэлі свайго правадыра. Ленін, Сталін,  
Свярдлоў паслалі яму прывітальную тэлеграму.

Карл Лібкнэхт гаварыў:

— Калі-б у мяне было не адно жыцьцё, а дзесяць —  
усе аддаў-бы я за справу рэвалюцыі!



Афіцэры забілі Кіа вілібкнэхт а.

У 1918 годзе ў Германіі пачалася рэвалюцыя. Бэрлін стаў чырвоным. Кайзэр уцёк. Карл становіца на чале рэвалюцыі.

Але тут выступілі зноў сацыял-дэмакраты. Яны заклікалі рабочых кінуць зброю.

І многія рабочыя пайшлі за імі.

А гэтым часам буржуазія сабрала сілы і ў крыві затапіла рэвалюцыю.

Карл зноў быў арыштаваны як правадыр рэвалюцыі.

Па дарозе ў турму афіцэры забілі Карла Лібкнэхта.

25-га студзеня 1919 г. рабочыя хавалі свайго правадыра Карла Лібкнэхта разам з загінуўшымі за рэвалюцыю таварышамі.

Буржуазія думала, што разам з Лібкнэхтам забіла рэвалюцыю. Але яна памылілася.

Ён памёр, Лібкнэхт, съмелы, вялікі правадыр германскага пралетарыяту і моладзі. Але съязг яго — Чырвоны съязг рэвалюцыі—падхапілі пралетары ўсяго свету.



# Колькі жыхароў у хаце

жарт

— Дзед Хвядот, скажы папраўдзе,  
Хто живе з табою ў хаце?

— Вось пытаньне! Што за жарты?  
Съмеху, дзеткі, гэта варта.  
І чаму-ж ня ведаць мне,  
Хто са мною тут живе?

— Сын Андрэйка,  
Үнук Ляксейка,  
Үнучка Ганка  
Ды нявестка мая Манька.

Пяць усіх нас, вось што, дзеци,  
Хто ня верыць—палічэце.

Тут дзьве мышкі пад сталом  
Вушкі навастрылі:

— Мы-ж таксама тут живём,  
А нас ня лічылі...

Прусакі, ліхі народ,  
Зазлавалі такжа:

— Пачакай-жа, дзед Хвядот,  
Мы табе пакажам.

А блыха, што мела сілы,  
Моцна дзеда укусіла:  
„Знай, Хвядот, кажы папраўдзе,  
Хто живе з табою ў хаце!“



Якія гэта звяры і ў якіх краінах яны жывуць?



# СЫН міхася ЦЛГУНА

Автаводавце Н. Бесяндзе і чо  
Шэвчук Г. Ішчэллю

У канцылярыі праўлення калгасу сёньня сход піанэр-  
атраду. Гаворыць важаты—Рая Нахамчык.

— Нам трэба больш пільна ахоўваць калгасную маё-  
масьць. Шмат ёсьць ворагаў, якія стараюцца падарваць  
сацыялістычную таспадарку. Кулак яшчэ недабіты. Ён і  
сам шкодзіць, і нагаварвае несвядомых беднякоў і се-  
раднякоў, каб расьцягвалі грамадзкае дабро...

Уважна слухаюць піанэры даклад.

Кончыла Рая. Тады гаварыў Уладзік. Праўда, ня так  
складна як Рая. Але не бяда! Калі Ўладзік, як і Рая, дой-  
дзе да 7-й клясы, дык навучыцца добра выступаць на  
сходзе. Можа, яшчэ лепш.

Уладзік сеў, і цяпер толькі ўспомніў, што забыўся  
яшчэ сказаць пра слабы нагляд за капцамі бульбы. Ха-  
цеў зноў устаць, але ўжо гаварыў Дзямян Мажэйка. Той,

з якім Уладзік раней добра сябраваў. Але тыдні са два назад Дзямян стаў як-бы не прызнаваць Уладзіка за сябра. Раней абяцаў даць кніжку: „Як самому зрабіць дынамашыну“, а надоечы—адмовіў. Спаслаўся, што кніжка недзе загубілася і ён, Дзямян, бадай ці знайдзе. Крыўдна зрабілася тады Ўладзіку За што?

Пра гэтае „за што“ і кажа цяпер Дзямян.

— Кулак, як вужака, выкручваецца, каб пашкодзіць калгасу. Скажу пра Шчупака, пра ўладзікавага бацьку скажу...

Уладзік аж зьбялеў, калі Дзямян пароўнаў яго бацьку са Шчупаком.

— Уладзікаў бацька бядняк, але чаго ён звязаўся з былым ураднікам? Чаго ён дапусьціўся, каб гэты Шчупак яго падпойваў? Чаму Уладзік не сказаў, чаго ўчащае Шчупак да яго бацькі, якія вядзе гішэфты? Уладзік тут казаў, што Шчупак накраў сена, а я ведаю, што і ўладзікаў бацька памагаў гэтае сена цягаль... Піанэр не павінен захоўваць, калі бацька пачынае сыходзіць з правільнай дарогі.

Як чым вострым і пякучым, калоў Дзямян Уладзіка словамі. Яго бацька—калгасынік, былы бядняк, трапіў пад кулацкі ўплыў! Сорам, ганьба! А Уладзік і сам добра ня ведаў, чаго цягаецца да іх Шчупак, якія шкодныя вядзе нагаворы...

Уладзік ішоў са сходу і не адчуваў завірухі, якая бушавала ў цемені ночы. У яго нутры рызыдавала свая мяцеліца, адна за аднай беглі плоймы думак, гарачых і

напружных. Ён, Уладзік, не дапусьціць, каб праз нядобрыя справы, да якіх падбухторвае кулак Шчупак, паганіўся яго бацька. Шчупак—не хаўрус іх сям'і! Уладзік пагаворыць са сваім бацькам.

Дома бацькі Уладзік не застаў.

— Са Шчупаком некуды пацёгся,—уздыхнула маці, кладучы ў калыску Андрэйку.

Позна клаўся спаць Уладзік, а бацькі ўсё яшчэ ня было. Уладзік доўгі час варочаўся на сяньніку, думаючы, з чаго і як лепш пачаць гаворку з бацькам. Сон падкраўся няпрыкметна. Колькі часу ён спаў—невядома. Усхапіўся ад нейкага шуршаньня на печы, ад яркага съятла ў вочы.

— Сыпі,—буркнуў яму бацька.—На дварэ яшчэnoch...

Але ўладзікаў сон як вадою змыла. Ды яшчэ балеў, як на тое, съпечаны на чарэні локаць.

Відно стала на печы ад газыніцы. Толькі па куткох бегалі цёмныя цені ад бацькавай постаці.

— Дзе тут тыя мяшкі?—перакідаючы за комінам трэскі і смалякі, пытае Цягун у жонкі.—Чуеш, баба?

Уладзікова матка варушыцца на палку.

— Згараць яны няхай, твае мяшкі! Што ты будзеш з імі рабіць?—абзываецца яна раптам.—Зладзейства, абармоты, надумалі ўчыніць! Да пары збан ваду носіць...

У цёмным кутку на лаўцы нехта зварухнуўся. Зарыпей стол. Загрукалі боты па падлозе.

— Дык хадзем да мяне,  
калі гэтакая сварка. Я свае  
мяшкі вазьму...—зашыпей  
нехта ля стала.

Уладзік падняў галаву  
і ўглядзеўся ў цёмны ку-  
ток. Стаяў там, зашпільва-  
ючы кажух, Сідар Шчупак.  
За ім уперлася ў цъмянья  
шыбы вакна ноч, густая  
і бурная. Тугі вечер вы-  
сьвістваў у коміне, коўзаўся  
па страсе.

— Другога такога часу  
можа і ня выпадзе,—зноў  
ціхенъка прагаварыў Шчупак.—На два̄ э, хоць вочы вы-  
калі—чарната.

Уладзікава маці злосна крычыць:

— Міхась ня пойдзе! Даволі ён і так пад тваю дудку  
паскакаў. Няма чаго падзуждаць на зладзейства.

— Тата, ня ідзі!—саскочыўши з печы, учапіўся Уладзік  
за бацькаў рукаў.—Пра цябе вунь усюды загаварылі.

Шчупак узьеўся:

— І гэты сапляк свой нос усюды тыцкае.

Бацька нерашуча затупаў па хаце.

— Чаго вы ўсхадзіліся?—пачаў супакойваць,—я толькі  
памагу Сідару мяшкі на воз класьці. Чалавек у млын вязе...



— Ведаю, якія мяшкі! — крычала Ўладзіка маці. — Гэтыя мяшкі да добра не давядуць.

Шчупак ня слухае яе. Павольна пасоўваецца да Міхася. Нешта шэпча яму на вуха. Потым ідзе да дзывярэй.

— Бывайце здаровы.

Ніхто яму не адказаў. Толькі бацька неяк няёмка кізае галавой. Потым усьцягвае на сябе кожух і гаворыць:

— Прайдуся на хвілінку на двор. — Ён нагінаецца, папраўляе бот. Чуе ад яго Ўладзік душны чад гарэлкі.

Чакае Ўладзік, ня прыходзіць бацька. Шмат прайшло часу. Ужо заснула маці. Не зварухнецца Андрэйка ў калысцы. Ціха ў хаце.

„А што, калі яны сьвіран абкрадваюць?“ — аж паҳадзела ўсё ў яго ў сярэдзіне. „Трэба бегчы, вярнуць бацьку“...

Цемень і сънег, сухі і халодны, сълепяць яму вочы, калі выбягае на двор. За хатаю рыпіць мёрзлае гальлё вішняку. Вечер, скаціўшыся са страхі, расхліствае яго каҷушок і сыпле за каўнер халодную муку сънегу. Нічога ня згледзець у гэтай сібернай твані. За варотамі Ўладзік адразу паварочвае ў левы бок. У канцы вёскі Засонкі — калгасная сядзіба: там даўжэразны сьвінарнік, капцы з бульбай для фэрмы і сьвіран. І недзе ў сьвірне...

Ён імкліва бяжыць праз буру і цемень ночы.

Ля дзывярэй сьвірна нікога няма. Ён абмацвае рукамі замок, — замок цэлы! Уладзік ужо зьбіраецца ісьці дахаты: нікога тут няма! Але што гэта?

... Да яго слыху данеслася выразнае хрумстанье сена  
ханём, нейкае шуршанье з другога боку съвірна па-  
съцяне.

„Яны“ думае Ўладзік. Асьцярожна ідзе туды, дзе шум.

Нейкая цень пасоўваеца на яго.

— Тата?

Цень насядае і бярэ за горла вузлаватымі жылістымі  
чальцамі. Шпурляе маленъкага Ўладзіка аб съцяну.

— Я табе пакажу „тату“! Щанё!..



Нехта саскочыў зьверху на мерзлую, гулкую зямлю.

— Што здарылася?—пачуўся палахлівы вокліч.

Шчупак зъедліва захрыпей.

— Прыбег нейкі шчанюк... Але я яго крыху супакоіў...

— Як супакоіў?—трывожна спытаў Міхась Цягун.—  
Хто там?

Вобмацкам шукаючы „некага“, Міхась Цягун зачапіўся нагамі і паваліўся. Абвёў вакол сябе рукамі. Напаткаў галаву бяз шапкі, а ў валасох нешта цёплае і ліпкае...

„Кроў!“—мільганула думка ў Міхася.

— Ты-ж чалавека забіў!—усхапіўся ён.

— Д'яблы яго ня возьмуць.

— А што ён табе зрабіў?

— Пагражай. Казаў старшыні заявіць.

Адчувае Міхась Цягун: нешта зварухнулася ля яго ног, застагнала. Нехта ўхапіўся за крысо-кажуха. Міхась павольна махнуў рукою і зноў напаткаў у валасох ліпкую цяплыню. Гэта цяплыня аж у руку кальнула, аж запякла агнём унутры. Раптам апамятаваўся Міхась.

— А, дык ты гэтак? Дык ты людзей забіваць яшчэ будзеш, звяруга ты?!—і закрычаў на ўвесь голас:— Вартаўнікі, сюды! Го-го, вартаўнікі! Тут сьвіран абкрадваюць...

— Сюды, сюды! Скарэй,—абазваўся звонкі голас Гэта крычаў Уладзік—сын Міхася Цягуна, пільна цікуючы сваімі порсткімі вачыма праз замець і цемень, у якой зьнікаў разьюшаны Шчупак.

# К ы с М а р ы н к а

Апавяданье А. Дабрынскай і Г. Мэклер  
Малюнкі Е. Афанасьевай

Кыс—па-якуцкі дзяўчынка.

Жыве гэтая маленькая кыс сярод лясоў,  
гор, рэчак, у нізенъкай хатцы з маленькімі  
вакенцамі.

У хатцы няма падлогі—проста зямля.

У вакенцах няма шыбаў—белыя анучки  
заміж іх. А зімою там холадна, холадна—  
у вакенцы ўстаўляюцца кавалачкі лёду.

Хата, дзе живе кыс Марынка, называецца  
юртаю.

А краіна—Якуціяй.



У кыс Марынкі  
бацька—паляўнічы.

Ён страляе белых  
пясцоў і лісіц. І сама  
маленькая кыс умее  
страляць з лука.

Улетку яна ганяеца з лукам за маленькімі зъвяркамі з пушыстымі хвосьцікамі. А маленькі брацік Марынкі нядаўна застрэліў зайца.

Бацька прынёс забітага глушца. Гэта— вялікая лесавая курыца.

Кыс Марынка шчыпле пер'я з птушкі. Будзе смачны наварысты суп!

Маці съпяшаеца раскласьці агонь у ачагу. Ачаг — гэта такая печ. У ёй відаць усе дровы, полымя, вугольле. Ачаг як сонца ў якуцкім доме — і съвеціць, і грэе, і відаць адусюль.

У кыс Марынкі няма цацак. І яна забаўляеца рудымі пер'ямі глушца. Яна набярэ іх у рукі, дзьмухне на іх, — пер'і разълятаюцца, а кыс іх ловіць.

Кыс Марынка—худзенькая і стройная. Сукенка ў яе доўгая, да самых пятак.



Нагуляўшыся з пер'ямі, кыс ускочыць на ганачак ачага — каля ачага

ёсьць ганачак — і пашавеліць у ім вугольлі, каб ярчэй гарэў агонь. А ў кацялку ўжо пыхкае наварны суп з глушца.

Ранічкаю кыс бяжыць па траве да маленькага доміка без дзьвярэй. Там у яе жывуць лісяняткі. Яна нясе ім есьці.

Потым кыс бяжыць у лес на паляванье за маленькімі зьвяркамі — бурундучкамі.

У іх вёсцы ўсе паляунічыя. У іх паляунічы калгас. Паляунічы забіваюць зьвяроў і заносяць шкуры ў каапэратыў. А там ім даюць муку, цукар, газу, паркаль.



ГЛУШЦ



БУРУНДУК



ЗАЯЦ



ПЯСЕЦ

Спачатку зімы Марынка пачала хадзіць у школу. З гэтай зімы ўсе дзецы павінны пачаць вучыцца. Па ўсім Савецкім Саюзе, і ў Якуціі таксама, не павінна астацца няграматных дзяцей.

Кожнай раніцы па белым сънезе з розных бакоў пачынаюць варушицы малень-кія, як кропелькі, фігуркі.

Ідуць... Ідуць...

Сядзіць маленькая кыс з сваімі сяброўкамі каля новай печы, якую паставілі ў іхняй школе.

Печ вялікая і зусім непадобная на ачаг. І школа зусім непадобная на юрту. Яна



збудавана з бярвень-  
няў, і ў вокнах не  
лядзяшкі, а празры-  
стыя шыбы. А настаў-

ніца сказала, што скора збудуюць зусім вялікую школу з цэглы, як у вялікіх гарадох.



Любіць Марынка слухаць, як апавядает настаўніца пра вялікі горад, пра тое, як паслаў яе сельсавет вучыцца, каб яна магла вучыць дзяцей у сваёй вёсцы.

І Марынка хоча ўсё ўцяміць, усё ўбачыць, усяму навучыцца.

Маленькая кыс прыходзіць са школы, разгортвае лемантар і пачынае складваць літары, слова. Водзіць пальчыкам па кніжцы. Потым возьме аловак і пачынае выводзіць літары. А з літар выходзяць слова:

**БУДЗЬ ГАТОЎ!**



# МОЙ першы дзень чанчарні

(Апавяданье ангельской дзяўчынкі—работніцы)

Мае бацькі беспрацоўныя. Каб памагчы хоць крыху ім, я паступіла ў ганчарню на работу.

Загадчык майстэрні паставіў мяне да вялікага станка. Я павінна была насіць формы для збанкоў.

У ганчарні было вельмі горача. Пахла гнільлю, майстэрню ніколі не праветрываля. Галава ад гэтага разбалелася з першых-жа гадзін. Я ледзь не задыхнулася.

Спачатку я вымала з печы гарачыя формы, даставала з іх гарачыя збанкі, якія ставіла на паліцу.

Потым насіла поўныя формы і ставіла іх у печ. І так праз увесь час, без адпачынку. Гэта вельмі цяжкая работа.

У абед я ледзь дацягнулася дахаты—так зьнясілела

ад работы. Але я не паскардзілася бацьком, каб 'ня  
ўжаліць іх.

І як неахвотна я ішла на работу пасъля абеду!

Гадзін у чатыры я зусім зьнясілела. У вачох стала  
цёмна. Я прысела на лаўку, адпачыла крыху, а потым  
зноў пашла да свайго станка. Толькі ў 5 гадзін 30 хві-  
лін мяне пусьцілі з работы.

О, з якой радасьцю я пабегла дадому!

Вось што я перажыла ў першы дзень маёй работы.



# Іскры Ільліча—у дзіцячыя масы

Часопісь дапамагае нам у рабоце

Мы з самага пачатку навучальнаага году пашырэнню дзіцячага друку аддалі сур'ёзную ўвагу. Галоўнае, мы ўзяліся за пашырэнье адзінай у Беларусі ілюстраванай дзіцячай часопісі „Іскры Ільліча“.

Адразу мы расказалі вучням аб значэйні дзіцячай літаратуры ў вчобе і шляхам сацспаборніцтва паміж групамі дабіліся таго, што на сънежань мы мелі 39 падпішчыкаў.

Выпісваюць часопісь вучні як старэйшых, так і малодшых груп.

У сваёй рабоце мы скрыстоўваем „Іскры Ільліча“ на занятнах, як падручнік, бо тут мы знаходзім матар'ял на пытаньні і падзеі бягучага моманту. У часопісі другуюцца вельмі патрэбныя для работы ў школе песні і гульні.

„Іскры Ільліча“ даюць нам вялікую дапамогу. Мы раім усім настаўнікам азнаёміць вучняў з часопісью, правесці сярод іх падпісну. Гэта дапаможна вам у працы.

Настаўнікі Глінішчанская школы  
(Бярэзінскі раён)—П. РУНЕЦ і  
Я. КУР'ЯНОВІЧ.

## Выпісваю і выклікаю

Я вучуся ў 35-й ФЗС, у 2-й групе. Часопісь „Іскры Ільліча“ выпісваю ўжо тры гады.

Часопісь знаёміць мяне з тым, што робіцца ў Савецкім Саюзе, як жывуць дзеці працоўных за межамі. Мне вельмі падабаюцца ў часопісі апавяданьні, нарысы, вершы.

Усе вершы я добра вывучаю напамяць.

Выпісваю часопісь „Іскры Ільліча“ на ўесь 1933 год і выклікаю пасъледваць майму прыкладу ўсіх вучняў 2-й групы 35-й ФЗС.

г. Менск.

Міранская Дора.

# Падумай

## Загадкі



- Сядзіць баба, на ёй  
70 сукенак і ні адна не  
зашпілена.
- Круглая, а ня месяц,  
з хвастом, а ня мыш.
- Маладзіца ў цямніцы, а  
каса на вуліцы.

## Што гэта за дом?

Дом ня дом,  
З коміна дым слупом.  
Ходзіць падлога хадуном.  
У ім хістаецца народ  
То ўзад, то ўпярод.  
Гэта будзе...

Дзе ў гэтых час быў  
вертэфык, когдзі зле-  
дзеі адышкамі сквал?  
Пашукайце гэто из  
гэтых малюнку.

## ЗАГАДАЧНЫ МАЛЮНАК



ВЫДАВЕЦТВА ЦК ЛКСМБ  
„ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА“

Рэдактар—А. ЯКІМОВІЧ.

Друкарня імя Сталіна.

Зак. № 435

7640 экз.

Менгарліт № 1440

10 к  
Цена 25 нап.

179



20615

11381

б.и. 1191